



Надвор'е

РЭГІЁНЫ ПАТРАБУЮЦЬ ДАЖДЖУ

На думку сіноптыкаў, да чацвярга прыгрэе да плюс 17 градусаў

Першая палова красавіка характарызувалася дэфіцытам ападкаў. На гэтым тыдні па-ранейшаму будзе пераважаць антыцыкланальны характар надвор'я, так што будзе зноў без дажджоў. Толькі ў пачатку і ў канцы тыдня пад уплывам малаактыўных атмасферных франтаў месцамі не абыдзецца без невялікіх ападкаў, паведамлілі спецыялісты Рэспубліканскага цэнтра па гідраметэаралогіі, кантролі радыеактыўнага забруджвання і маніторынгу навакольнага асяроддзя Мінпрыроды.

А сёння ўдзень атмасферны фронт прынясе невялікія дажджы ў многія раёны Гомельскай і Брэсцкай абласцей і месцамі на астатняй тэрыторыі краіны. Максімальная тэмпе-

ратура паветра ўдзень будзе 9—15 цяпла, а па паўднёвым захадзе Брэсцкай вобласці — не вышэй за плюс 6—8 градусаў. У сераду пад уплывам перыферыі скандынаўскага антыцыклону будзе пераважна без ападкаў. Тэмпература паветра ўначы складзе ад мінус 1 да плюс 5 градусаў, пры праясненнях паветра месцамі панізіцца да 3 марозу. Удзень будзе ад плюс 11 да плюс 16 градусаў.

Паводле папярэдніх прагнозаў айчынных сіноптыкаў, у чацвер будзе пераважна без ападкаў. Тэмпература паветра ўначы складзе ад мінус 3 да плюс 3 градусаў, а па паўднёвым захадзе — плюс 4—5 градусаў. Удзень па краіне будзе 11—17 цяпла.

Сяргей КУРКАЧ.



ЦЯПЕР І НА ГРАШАХ

Нацыянальны банк Рэспублікі Беларусь выпусціў у абарачэнне памятныя манеты «II Еўрапейскія гульні 2019 года. Мінск»:

залатую — наміналам 50 рублёў, масай 7,78 г, пробай сплаву 999, дыяметрам 25,00 мм, тыражом 300 штук;

сярэбраную — наміналам 20 рублёў, масай 33,63 г, пробай сплаву 925, дыяметрам 38,61 мм, тыражом 1500 штук;

медна-нікелевую — наміналам 1 рубель, масай 19,50 г, дыяметрам 37,00 мм, тыражом 3000 штук.

Манеты адчаканены ў ЗАТ «Літоўскі манетны двор» якасцю: залатая і сярэбраная — «пруф», медна-нікелевая — «пруф-лайк».

Выпушчаныя ў абарачэнне манеты з'яўляюцца законным плацежным сродкам Рэспублікі Беларусь, абавязковым да прыёму па намінальным кошце пры ўсіх відах плацяжоў без усялякіх абмежаванняў.

Дар'я ЛАБАЖЭВІЧ.

З шахты эвакуявалі людзей

Адбылося гэта пад Салігорскам — у рудніку другога рудаўпраўлення.

Тут з-за ўзгарання падземнага медпункта і задымлення горных выработак галоўных кірункаў гарызонту (445 метраў) давялося эвакуяваць людзей.

Пасля здарэння быў уведзены ў дзеянне план ліквідацыі аварыі па рудніку. Усіх работнікаў вывелі на паверхню. Горнавыратавальнікі ваенізаванага атрада прадпрыемства лакалізавалі і ліквідавалі ачаг узгарання. Вытворчы працэс не спыняўся. Ніхто не пацярпеў, паведамілі ў ААТ «Беларуськалій».

Сяргей РАСОЛЬКА.

ШТО Ё СВЕЦЕ РОБІЦЦА

Палесціна папрасіла Расію дабіцца ад Ізраіля разблакіравання замарожаных сродкаў



Палесцінская нацыянальная адміністрацыя (ПНА) звярнулася да Расіі з просьбай аказаць ціск на Ізраіль для разблакіравання пераводаў фінансавых сродкаў на \$138 млн, якія палесцінскія ўлады выплацілі ў якасці дапамогі сваякам палесцінскіх тэарыстаў у 2018 годзе. Пра гэта паведамляе газета The Jerusalem Post.

Паводле яе звестак, прэм'ер-міністр Дзяржавы Палесціна Мухамед Штае «папрасіў РФ аказаць ціск на Ізраіль у дачыненні да скарачэння падатковых пераводаў». Падрабязнасцяў пра тое, у якім фармаце і каму накіраваны зварот, не прыводзіцца.

Ізраільскія ўлады ад імя ПНА збіраюць падаткі і пошліны і пераводзяць гэтыя сродкі назад, палесцінцам. Штомесячныя пераводы складаюць каля \$100 млн. Гэтыя сродкі — адзін з асноўных даходных артыкулаў бюджэту Палесціны.

Па звестках ізраільскага мінабароны, ПНА траціць больш за \$300 млн у год на дапамогу сем'ям палесцінцаў, якія адбываюць турэмныя тэрміны або якія загінулі падчас нападаў на ізраільцяна. Такія выплаты, упэўнены ізраільскія ўлады, — прамы стымул да тэрарызму.

Кіраўнік МУС Украіны перасцярог штабы кандыдатаў у прэзідэнты ад распальвання нянавісці

Міністр унутраных спраў Украіны Арсен Авакаў лічыць, што выбары прэзідэнта ў краіне падзялілі грамадства на два непрымірымых лагеры, а палітычная канкурэнцыя выйшла за рамкі здаровага сэнсу.

«У інфармацыйнай сферы грамадства падзелена на два непрымірымых лагеры. І хто-ніхто лічыць, што тут усе сродкі добрыя. Прапагандысты ў патэтыцы сваёй агі-

тацыйнай рыторыкі заяўляюць аб тым, што калі не перамога іх пункт гледжання, то Украіна загіне», — заявіў міністр. Авакаў лічыць, што ў спробе зарабіць сабе палітычныя балы і большую падтрымку грамадзян удзельнікі выбарчага працэсу «ірвуць сваімі заклікамі краіну на часткі, не задумваючыся аб наступствах, атручваючы гневам украінскае грамадства». Кіраўнік ведамства асабліва падкрэсліў, што ў бок адыходзяць мудрасць, прыстойнасць і дабрыня, а на парадак дня выходзіць нянавісць.

«Дапамажыце свайму прэзідэнту — хто б ім ні стаў — ісці па правільным шляху. Не дазваляйце ўцягнуць сябе ў разбуральную канфрантацыю», — звярнуўся Авакаў да ўкраінцаў.

Лідар Косава лічыць магчымым пагадненне з Сербіяй у 2019 годзе

Пагадненне аб нармалізацыі адносінаў паміж Бялградом і Прышцінай можа быць заключана ў 2019 годзе. Пра гэта ў інтэрв'ю газеце The Guardian заявіў лідар непрызнанага Косава Хашым Тачы.

«Мы павінны сесці за стол перагавораў нават з нашымі заклятымі ворагамі, але без якіх-небудзь папярэдніх умоў, і паспрабаваць пачуць адзін аднаго», — заявіў Тачы. Кіраўнік непрызнанага Косава ўказаў на неабходнасць больш хуткага прагрэсу ў перагаворах з сербскім бокам. Па словах Тачы, нерашучасць міжнароднай супольнасці «стварае свабоду дзеянняў для нацыяналістаў і папулістаў па абодва бакі мяжы».

«Толькі мірнае пагадненне прынясе росквіт», — адзначыў лідар самаабвешчанага Косава. «Дэмаркацыя мяжы», на яго думку, будзе складовай часткай любога ўсёабдымнага пагаднення аб узаемным прызнанні». Аднак не можа быць падзелу паводле этнічнай прыкметы. Гэта немагчыма, і Косава, і Сербія застануцца шматэтнічнымі дзяржавамі», — сцвярджае Тачы.



Асобным катэгорыям грамадзян на рынках Мінска з красавіка даюць прэферэнцыі для рэалізацыі плодаагародніннай прадукцыі, паведамлілі БелТА ў галоўным упраўленні спажывецкага рынку. Для пашырэння магчымасцяў рэалізацыі распрацавана электронная сістэма па браніраванні гандлёвых месцаў у гандлёвых радах і машына-месцаў на рынках. Усяго ў Мінску працуюць 22 рынкі, з якіх на 16 рэалізуецца вітамінная прадукцыя. Для гэтай мэты адведзена больш за 3 тысячы гандлёвых месцаў. У сезон масавых нарыхтовак фізічным асобам дадаткова выдзяляецца каля 1,5 тысячы месцаў. Прычым пенсіянерам і інвалідам пры рэалізацыі ўласнай прадукцыі даюцца льготы — з красавіка да снежня гэтая катэгорыя прадаўцоў можа не аплачваць выкарыстанне гандлёвых месцаў для рэалізацыі плодаагародніннай прадукцыі вагой да 20 кілаграмаў.

Партал «Мой горад» 115.бел дапамог вырашыць ужо больш за 200 тысяч праблемных пытанняў жытхароў сталіцы, паведамлілі карэспандэнту агенцтва «Мінск-Навіны» ў Цэнтры інфармацыйных тэхналогій Мінгарвыканкама. Любы карыстальнік можа адсачыць статус апублікаванага запыту і ацаніць вынікі работы, якую правялі камунальныя службы. Фотасправаздачы рэгулярна абнаўляюцца. Галоўная задача партала — спрасціць магчымасць узаемадзеяння службы ЖКГ з гараджанамі. І зрабіць дзейнасць кіраўнікоў кампаній празрыстай, адкрытай і даступнай. Як вядома, партал 115.бел запусцілі 1 лістапада 2015 года. За гэты час на інтэрнэт-рэсурсе зарэгістраваліся амаль 90 тысяч карыстальнікаў.

Не сезон

Забарона на лоўлю судака

З мэтай захавання папуляцыі судака і стварэння спрыяльных умоў для яго размнажэння, у тым ліку ў пераднераставы і паслянераставы перыяды, у рыбалоўных угоддзях Беларусі з 15 красавіка да 30 мая ўстанаўліваецца забарона на яго лоўлю. У выпадку ненаўмыснага вылаву судака рыбу неабходна адпусціць.

За незаконнае выманне судака ў названы перыяд прадугледжана адміністрацыйная адказнасць з накладаннем штрафу ад 20 да 50 базавых велічынь, магчыма таксама канфіскацыя прылад лоўлі. Пры гэтым за кожную асобіну судака, злоўленую падчас забароны, прыйдзецца пакрыць прычыненую шкоду па трайной таксе — 18 базавых велічынь, або 441 рубель. Калі агульная сума шкоды складзе больш за 100 базавых велічынь, можа быць распачата крымінальная справа, — казалі ў Дзяржаўнай інспекцыі аховы жывёльнага і расліннага свету пры Прэзідэнце Рэспублікі Беларусь.

Сяргей РАСОЛЬКА.

Трагедыя

Дзіця знайшлі. Нежывым

Бяда прыйшла ў шматдзетную сям'ю з вёскі Любашкі Камянецкага раёна, гэта недалёка ад Бела-вежскай пушчы. 13 красавіка маладая маці згубіла з вачэй амаль двухгадовае дзіця, думала, што ненадоўга. Гэта было апоўдні. А бліжэй да вечара яна не знайшла малаго каля хаты, абзваніла сваякоў, у іх таксама не было Вані. Тады Алена Валोшына патэлефанавала ў міліцыю.

Пошукі пачаліся ў гэты ж дзень. На наступны дзень у вёсцы ўжо было пад сотню чалавек, дзіця шукалі супрацоўнікі міліцыі, ратавальнікі, валанцёры. Пераглядалі літаральна кожны дэцыметр зямлі, абследавалі кожную пабудову ў невялікім радыусе. Куды ж, здавалася, магло зайсці дзіця, якому толькі ў маі павінна было споўніцца два гады?

Аказалася, змагло. Хлопчыка знайшлі ў суботу прыкладна за паўтара кіламетра ад вёскі ў меліярацыйным канале.

Паміж суседнімі вёскамі Любашкі і Галоўчыцы каля трох з паловай кіламетраў. Канал знаходзіцца на сярэдзіне поля, — расказаў афіцыйны прадстаўнік Брэсцкага абласнога ўпраўлення УС Сяргей ДУЧАНКА. — У Галоўчыцах жыве бабуля хлопчыка. На полі і каля канала былі толькі сляды дзіцяці, і ніякіх іншых. Таму найбольш верагоднай бачыцца версія няшчаснага выпадку. Але СК у рамках крымінальнай справы правярае ўсе версіі, вы- святляе ўсе абставіны трагедыі.

Ваня рос у сям'і прадстаўнікоў этнічнай меншасці. Яго маці 18 гадоў, бацьку 20. Хлопчык быў трэцім дзіцем, саму малодшаму няма і года.

Брэсцкае УСС выразіла падзяку ўсім нераўнадушным людзям, якія прыехалі на месца здарэння і шукалі дзіця некалькі сутак. І яшчэ раз заклікала не пакідаць дзяцей без нагляду.

Святлана ЯСКЕВІЧ.